

Вышеперечисленные программы будут полезны для учащихся как школ, так и университетов.

Заключение. Проведение исследования позволило сделать следующие выводы. Компьютерное моделирование стало мощным инструментом в области химии. Оно позволяет ученым и исследователям предсказывать результаты экспериментов, экономя время и ресурсы. Оно также открывает новые возможности для обучения химии, делая сложные концепции более доступными для учащихся. Использование методов компьютерного моделирования в курсах химии может значительно улучшить процесс обучения. Оно позволяет студентам визуализировать абстрактные химические процессы и явления, углубляя их понимание материала. Кроме того, это может повысить интерес к науке и мотивировать к дальнейшему изучению химии. Однако, несмотря на все эти преимущества, существуют некоторые трудности и ограничения в использовании технологий компьютерного моделирования в образовательном процессе. К ним относятся необходимость использования специального оборудования и программного обеспечения, а также необходимость обучения преподавателей и студентов эффективному использованию этих технологий. Таким образом, методы компьютерного моделирования являются важным инструментом в химии и образовании. Дальнейшие исследования и разработки в этой области могут привести к значительным улучшениям в преподавании химии и ее применении.

Список цитированных источников:

1. Avogadro – программа просмотра и редактирования молекул – База знаний РЕД ОС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://redos.red-soft.ru/base/arm/software-for-education/avogadro/>. – Дата доступа: 09.02.2024.
2. Белохвостов, А.А. Методические особенности использования электронных средств обучения химии на этапе довузовской подготовки / А.А. Белохвостов // Инновационные обучающие технологии в медицине : сб. материалов Междунар. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Витебск : Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 2017. – С. 562-566. – Режим доступа: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/34814>. – Дата доступа: 10.02.2024.
3. Chemistry – Yenka [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yenka.com/chemistry/>. – Дата доступа: 11.02.2024.
4. ChemOffice | PerkinElmer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perkinelmer.com/product/chemoffice-chemoffice>. – Дата доступа: 11.02.2024.

В.І. САЛЕВІЧ

Рэспубліка Беларусь, Віцебск, Ліцэй ВДУ імя П.М. Машэрава

БЕЛАРУСКІЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ АФАРЫЗМЫ, ЯКІЯ РЭПРЭЗЕНТУЮЦЬ ЭТНАПЕДАГАГІЧНЫЯ ІДЭІ

Афарызм – гэта спецыфічная адзінка мовы, якая сціла, але дастаткова ёміста і абагульная рэпрэзентуе закончаную думку, што мае павучальны ці сцвярджальны змест. Як адзначаеца ў “Беларускай энцыклапедыі”, “афарызм (ад грэч. aphorismos – кароткае выказванне) – гэта “трапнае выслоёе, якое ва ўстойлівой форме перадае змястоўную і арыгінальную думку – жыццёвае назіранне, маральнуу сентэнцыю, разважанне і інш.” [1, с. 127].

На сучасным этапе развіцця грамадства і гуманізацыі сістэмы адукцыі афарыстычная моватворчасць пісьменнікаў мае важнае значэнне найперш у плане этнакультурнага выхавання моладзі. Актуальнаясць нашага даследавання тлумачыцца неабходнасцю вывучэння літаратурнай афарыстычнай спадчыны беларусаў, дзякуючы якой можна больш глыбока асэнсаваць спецыфіку гістарычнага і культурнага лёсу нашага народа, яго ментальнасці і жыццёвой філософіі, этнічнага светапогляду. Такія каштоўнасці этнапедагогікі, як народныя традыцыі і звычаі, прыклад і вопыт продкаў, што якраз і адлюстравана ў літаратурных афарызмах, спрыяюць маральному выхаванню маладога пакалення.

Мэтай нашага даследавання з’яўляецца выяўленне нацыянальна-культурнага зместу беларускіх літаратурных афарызмаў, якія рэпредстаўляюць этнапедагагічныя ідэі. Даследаванне праведзена на матэрываля лексікаграфічных выданняў А.Я. Леванюк “Майстры кажуць...” [2] і “Пацеркі жыццёвой мудрасці” [3]. Асноўнымі метадамі даследавання з’яўляюцца апісальны і лінгвакультуралагічны метады.

Асаблівасці нацыянальнага харектару беларускага народа адлюстроўваюцца ў такіх псіхалагічных рысах і якасцях, як працавітасць і талерантнасць, добразычлівасць і гасціннасць,

міласэрнасць і спачуванне блізкаму. У народнай педагогіцы выхаванне накіравана на фарміраванне маральнага ідэала. У беларускага народа сфарміравалася свая сістэма маральных патрабаванняў да чалавека, нормаў і правіл яго паводзін, занатаваная ў розных відах вуснай народнай творчасці – прыказках, казках, легендах і паданнях, песнях, а таксама ў мастацкіх творах як частцы духоўнай культуры. Літаратурныя афарыстычныя выслоюі – гэта сапраўдныя залацинкі спрадвечнай мудрасці, якія сваім зместам маюць непасрэднае дачыненне да выхавання і навучання не толькі дзяцей, але і дарослых, даюць магчымасць пазнаёміцца і асэнсаваць асаблівасці этнічнага харектару беларускага народа, якія склаліся пад уплывам розных гістарычных умоў і аbstавін і захаваліся сёння дзякуючы нацыянальнай сістэме выхавання.

У творах беларускай мастацкай літаратуры афарызымы сведчаць пра тое, што асноўным крытэрыем духоўнасці чалавека з'яўляецца яго любоў да Бацькаўшчыны. Большасць прадстаўнікоў нашага этнаса ва ўсе часы вызначала шчырая любоў да Беларусі, адданасць сваёй зямлі і народу, грамадзянскасць. У гэтым дазваляюць пераканацца наступныя афарызымы: Беларусь – мая маці і мова, паветра і хлеб (А. Вярцінскі); Я – сірата / Без маёй Беларусі. / Ад роднай мовы, / Ад роднай нацыі / Не адчураюся, / Не адракуся (П. Панчанка); І хай з тысяч рэк чужых нап’юся – / Толькі для апошняга глытка / Я прыйду сюды, / да Беларусі, / Да свайго азёрнага кутка (Г. Бураўкін); На свеце лепшага кутка няма, / чым той куток, дзе маці нарадзіла (Н. Гілевіч) і інш.

Амаль усе, хто прыязджает на Беларусь, заўсёды падкрэсліваюць, што беларусы – народ шчыры, добразычлівы і надзвычай гасцінны. Гасціннасць – адна з найбольш вызначальных рыс беларускага нацыянальнага харектару. У гэтым нас пераконваюць слова Уладзіміра Карапеківіча: «Госць у хаце – Бог у хаце» – і ганьба таму дому, дзе не зробяць усяго, каб госць быў задаволены. Галоўнае ў нашым харектары – гасціннасць добра га да добрых.

Неад'емнай рысай беларускага менталітэту з'яўляецца сяброўства і бескарыслівасць, міралюбівасць і чалавечнасць, талерантнасць да прадстаўнікоў розных нацый і канфесій, людзей з іншым складам мыслення ці светаўспрымання. Беларус – чалавек незласлівы і няпомслівы. Калі ён сустракае добразычлівае стаўленне да сябе, заўсёды адказвае тым жа, шануе сяброўства, ўзаепаразуменне, павагу да іншых. Гэтая выснова выразна прасочваецца ў наступных афарыстычных выслоюях: Каменны той чалавек, якога не навучылі любові да бліжняга! (Я. Баршчэўскі); Дружба – вялікая справа. Без дружбы чалавеку цяжка жыць. Дружба робіць вялікія справы. І ў няшчасці, і ў радасці без дружбы чалавеку нельга быць (К. Чорны); Дабрыня – самы светлы талент на зямлі (С. Грахоўскі); Любоў і дружба шчасце росцяць (А. Александровіч); Без дабрыні мы не людзі, а голыя дрэвы (Г. Марчук); Чалавек чалавеку павінен прыносіць радасць, узаемна быць падтрымкаю і апорай (С. Грахоўскі); У кожнага чалавека ёсць патрэба пра некага дбаць (С. Грахоўскі); Без чалавечнасці не будзе вечнасці (П. Панчанка).

Родная мова – гэта духоўны скарб народа. Яна выступае сродкам, з дапамогай якога мы далучаемся да сваіх продкаў і нашчадкаў, які дазваляе нам арганічна ўвайсці ў шэраг пакаленняў, што жылі да нас і прыйдуць пасля. Родная мова, з'яўляючыся адным са сродкаў фарміравання асобы і яе духоўна-маральнага выхавання, выступае сапраўдным падмуркам духоўнасці і этнічнага самаўсведамлення народа: Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, народам”, – сцвярджае вядомы беларускі пісьменнік Янка Сіпакоў.

Праз афарыстычныя адзінкі дэмансцруеца неабходнасць шанавання роднай мовы свайго народа як часткі яго духоўнай культуры. Фарміраванне любові і павагі да мовы сваіх продкаў з'яўляецца неад'емнай часткай нацыянальна-культурнага выхавання чалавека: Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф. Багушэвіч); Беларускай мовай роднай спрадвеку гоіцца душа (Д. Бічэль-Загнетава); Ды калі ты не бязродны сын – / Гавары са мной пабеларуску (Я. Янішчыц); Мова... / Мае ў ёй кожнае слова / Свой колер і смак, і пах (А. Грачанікаў); Здрадзіў мове – здрадзіў продкам, / будзеш век ваўком хадзіць (К. Турко) і інш. Незвычайна пышчотныя адносіны да беларускага слова былі ў нашага земляка, паэта з Ушаччыны, Рыгора Барадуліна. Дзякуючы ўжыванню безэквівалентнага слова неруш ‘штосьці некранутае, першароднае’ нацыянальна-культурны змест набывае наступнае афарыстычнае выслоюе: Неруш ранішні – роднае слова... Неруш свой панясу я aberuch, як слязіну з матуліных воч... Неруш ранішні – матчына слова, мне, як бору, цябе засланяць! (Р. Барадулін).

Вельмі важным у народнай педагогіцы спрадвеку лічылася выхаванне ў дзіцяці працавітасці. І гэта невыпадкова, бо праца для нашага народа ва ўсе часы ўспрымалася як першааснова жыцця. На Беларусі ва ўсе часы шанавалі старанных умельцаў і з неадабрэннем ставіліся да тультаёў. Прааналізаваныя афарыстычныя выслоюі дакладна перадаюць разуменне працы як асновы матэрыйаль-

нага дабрабыту, імкненне чалавека любую работу выканань сумленна і своечасова, спадзеючыся найперш на сябе, свае сілы, талент і розум: Здароўе, пачцівая праца – гэта найдараражэйшы скарб для добрача чалавека (Я. Баршчэўскі); Будзьце больш ашчадныя і руплівія. Хто працуе і просіць Бога, той і сам жыве заможна, і людзям дапамагае (Я. Баршчэўскі); Няма чаго шукаць панукі, калі работы поўны руکі (Я. Колас); Але раз ты наважыў дзела, ідзі станоўча, роўна, смела, ідзі, назад не аглядайся і на другіх не пакладайся (Я. Колас); Застацца без работы – застацца без усяго (А. Васілевіч); Без мазала чалавека спрадвеку не лічаць у нас, не завуць чалавекам (М. Рудкоўскі); Ад дармаедства ўсё распустства: нішто не губіць так, як незаробленая луста, якою сышціца лайдак (Н. Гілевіч); Адзіна праца і каханне ў жыцці апірышча і шчыт (Н. Мацяш); Шчыруйце ў працы, людзі, – і ўспомніць вас Зямля (С. Законнікаў) і інш.

Этнолагі сцвярджаюць, што рэлігійная талерантнасць і набожнасць з'яўляюцца вельмі важнымі і паказальнымі харектарыстыкамі беларускага народа. Гэтыя якасці спрыяюць наладжванню міжкультурнага дыялогу паміж рознымі народамі. Мірнае сусідаванне розных канфесій і этнічных меншасцей на нашай тэрыторыі, цярплівасць і набожнасць беларусаў харектарызуе іх як мудрых знаўцаў жыцця. Менавіта вера ў Бога – гэта аснова жыццясткіасці, цвёрдасці духу нашых продкаў. Жыццёвая філасофія і мараль нашага народа перадаюцца праз наступныя афарыстычныя адзінкі, якія сцвярджаюць, што далучэнне да хрысціянскіх традыцый садзейнічае маральному становленню моладзі: Помстаю не супакоіш пакуты. Помста найбольш супярэчыць рэлігіі і агідная Богу. Яна зневажае чалавечую годнасць да стану жывёлы. А дабрачыннасць і лагоднасць уладожвае міласэрнасць Божую (Я. Баршчэўскі); Праудзівую і шчырую малітву заўсёды неба пачуе (Я. Баршчэўскі); Жыві і з Богам разжывайся (Я. Колас); Вера бацькоў – не каптан, каб памяняць, калі захочацца (Ю. Татарынаў); Без Бога жыць можна, але з Богам у душы надзейней і спакайней (Г. Марчук); Перамагаюць не толькі сілай, перамагаюць верай (Л. Дайнека).

Цесныя духоўныя сувязі ў сям'і, якія выяўляюць сябе праз сістэму маральна-духоўных каштоўнасцей і міжасобных ўзаемадносін паміж бацькамі і дзецімі, спрыяюць фарміраванию важных жыццёвых прынцыпаў. Мудрыя парады продкаў і памяць пра іх з боку маладога пакалення рэпрэзентуюцца ў наступных афарыстычных выслоўях: Шануйце дабрыню, хай і слабую. Шануйце мудрасць, хай сабе нямоглу. Насіце на руках бацькоў...(У. Караткевіч); Ад дзетак слава бацькі не ўцячэ. Бацькі дзяцей не абкрадаюць – спакон было так, з роду ў род (Н. Гілевіч); Вялікія людзі нашчадкам у генах / заўжды завяшчалі любоў (Е. Лось); Радуйся, калі засталася бацькоўская хата і ёсць куды вяртацца. Стократ радуйся, калі ёсць куды і ёсць да каго (Г. Марчук); Бацькоўская хата без маці – што грудзі жывыя без сэрца (М. Рудкоўскі); Дзеци павінны ўзбагачацца вопытам бацькоў (А. Макаёнак); Каб выбраць лепшую з дарог, патрэбна мудрасць працы наших сэрцаў; патрэбны маці, бацька, педагог (П. Панчанка); Дзядоў і прадзедаў знаёмыя сляды / Вядуць сыноў і прайнукаў заўжды / Да роднага любімага парога (М. Хвадаровіч); Патрабуе чыстае сумленне / Быць неабходным хоць малым звязном / Паміж сваім і новым пакаленнем (С. Грахоўскі); Гадуюцца дзеци ў любові – ратуецца вечнасць (Л. Рублеўская).

Для беларусаў жыццё – гэта духоўнае развіццё і ўдасканаленне, самасцвярджэнне і самаразвіццё, вызначэнне свайго жыццёвага шляху і пошук свайго асабістага “я”. Менавіта гэтая думка прасочваецца ў наступных афарыстычных выслоўях: Што ні кажы, а жыццё, ужо само па сабе, ёсць радасць, вялікае шчасце, бясцэнны дар (Я. Колас); Сэнс жыцця нашага – бесперапынны рух (Я. Колас); Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш (Я. Колас); Жыві і цэльнасці шукай, / Аб шыраце духоўной дбай (М. Багдановіч); Жыццё даеца, каб жыццё тварыць. / Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць, – Тварыць! (А. Вярцінскі); Жыццё чалавека – як агонь. Быў і няма. Знаў загарэлася і патухла. Знаў гарыць. І так – бясконца. Тая самая вечная, таямнічая і цудоўная з'ява (Я. Брыль); Жыццё заўжды – натхнёная паэма, якую трэба радасна пражыць (С. Грахоўскі); Шукаць, знаходзіць, быць няспынным, не проста існаваць, а жыць (С. Грахоўскі). Прыведзеныя літаратурныя выслоўі дапамагаюць нам лепш асэнсаваць, што жыццё – гэта найперш бясцэнны вопыт пакаленняў, якія жылі да нас, актыўны рух наперад і шчырая праца – усё тое, што спрыяе дасягненню мэт і задавальненню сваіх інтэрэсаў і скільнасцей.

Такім чынам, выяўленне спецыфікі рэпрэзентацыі этнапедагагічных ідэй у літаратурных афарыстычных выказваннях беларускіх пісьменнікаў паказала, што ў пісьмовай культуры нашага народа налічваецца дастаткова вялікі фонд афарызмаў разнастайнага сэнсавага напаўнення, якія адлюстроўваюць найбольш значымыя аспекты этнапедагогікі – фарміраванне грамадзянскасці і патрыятызму, нацыянальной свядомасці, захаванне этнічнічных стэрэатыпаў у працэсе сямейнага выхавання, любові і пашаны да ўсяго свайго, роднага. Даследаваныя моўныя адзінкі афарыстычнага тыпу нясуць у сабе цікавую этнакультурную інфармацыю.

Прааналізаваны корпус афарыстычных выслоўяў беларускіх пісьменнікаў з'яўляецца са-прайднай скарбніцай для выхавання новых пакаленняў беларусаў. Праз афарыстычныя выслоўі мы звяртаемся да ідэй народнай педагогікі, мудрасці продкаў, гісторыі свайго народа, яго ка-лектыўнай памяці – традыцый і звычаяў, што сведчыць пра пераемнасць паміж пакаленнямі. А гэта з'яўляецца адным з найважнейшых прынцыпаў этнапедагогікі.

Усё сказанае вышэй дае падставы лічыць, што афарыстычныя адзінкі, у якіх рэпрэзен-туюцца этнапедагагічныя ідэі, з'яўляюцца важнымі сродкамі выхавання вучнёўскай і студэнцкай моладзі. Менавіта афарыстычная спадчына, звязаная з этнасам, нацыяй і яе асаблівасцямі дазваляе выявіць правільныя шляхі выхавання маладога пакалення ў сучасным соцыуме.

Спіс цытаваных крыніц

1. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 2. – 477 с.
2. Леванюк, А.Я. Майстры кажуць... Беларускія літаратурныя афарыстычныя выслоўі: слоўнік афарызмаў / А.Я. Леванюк. – Брэст : БрДУ, 2010. – 161 с.
3. Леванюк, А.Я. Пацеркі жыццёвой мудрасці: слоўн. беларус. літ. афарызмаў / А.Я. Леванюк. Брэст : БрДУ, 2018. – 266 с.

Е.М. СЕМЕНОВ

Республика Беларусь, Витебск, Лицей ВГУ имени П.М. Машерова

ОБРАЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ПРОБЛЕМА ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Введение. К твердым коммунальным отходам (бытовым) относятся все отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека. Количество отходов человека, как бытовых, так и производственных, ежегодно возрастает. Проблема сбора, накопления, переработки и утилизации бытовых (твердых и жидкých) отходов отражена как на законодательном уровне, так и хорошо освещается общественностью. Порядок и чистота в городе тесно связаны с нашим поведением. И речь даже не только о том, чтобы не сорить и ломать, а о том, чтобы ежедневно совершать простое действие – сортировать отходы.

Однако принцип «использовал – выбросил», приводит к постоянно возрастающему количеству отходов. В Витебской области ежегодно образуется около 2,4 млн. куб. метров твердых коммунальных отходов (табл.1).

Таблица 1. – Объем сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов Витебской области в 2020 г., тонн (составлено по [1])

Объем сбора и вывоза твердых коммунальных отходов			Объем захоронения твердых коммунальных отходов	
Всего	в том числе:			
	от населения	от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей		
334,29	283,33	50,96	341,98	

Цель исследования – собрать и проанализировать структуру твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся у населения (на примере семей лицейцев).

Основная часть. Исследование проводилось в два этапа. Материалами первого послужили данные, собранные в результате анкетирования учащихся Лицей ВГУ имени П.М. Машерова.

Также использовались данные, полученные при натурных наблюдениях дворовой площадки, на которой расположены контейнеры для сбора коммунальных отходов. Использовалась методика расчета согласно инструкции [2].

Определение суточного объема образовавшихся твердых бытовых (коммунальных) отходов на площадке, расположенной в районе домов №16-18 по ул. Чкалова и производилось по формуле:

$$V_{\text{сут}} = \sum h_i \times S_i, \quad (1)$$

где V – суточный объем образовавшихся ТБО, куб.м;

h – высота слоя собранных отходов в контейнере, м;

S – площадь основания контейнера, кв.м.

Методы исследования: натурные наблюдения, анкетирования, а также описательный и аналитический.